

Лілія АНАНІЧ:

"Мы сцвярджаєм дух еднасці са сваймі каранямі"



**Свята пісьменства,
як і "Дажынкі", спрыяе
аднаўленню
нашай малой радзімы
і духоўнаму
станаўленню нацыі**

— Фінансавы крызіс ніяк не адбіўся на падрыхтоўцы да нацыянальнага свята, якое вызначана на дзяржаўным узроўні. Усе сродкі, што запланавала дзяржава на Дзень беларускага пісьменства (і ў рамках кнігавыдання, і на саму арганізацыю), выдзелены і асвоены. Дапамаглі і сам горад Смаргонь, і Гродзенскі аблвыканкам. Відаць, што гаспадары свята хочуць правесці яго годна, на самым высокім узроўні. Эта ўсё роўна, як чалавек запрашае да сябе гасцей — хоча, каб у іх памяці засталіся толькі самыя добрыя ўражанні.

— Што датычыцца гасцей, то гэтым разам наколькі шырока прадстаўлены замежны "корпус"?

— Магу сказаць без перабольшання — на свяце ў Смаргоні будзе прысутнічаць уесь свет. Эта сапраўдны міжнародны форум пісьменнікаў. Канешне, прыбудзе

Беларусы могуць ганарыцца дзяржаўным святам, якое ўпрыгожвае нашу краіну ва ўсіх сэнсах, упэўнена Лілія АНАНІЧ — першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Напярэдадні ўрачыстасцей у Смаргоні яна згадзілася распаўесці пра асаблівасць і значэнне форума, які стаў сімвалам непарыгнай сувязі беларускай мовы са славянскімі каранямі, чытачам "БН". Нагадаем, што менавіта Міністэрства інфармацыі — адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў Дня беларускага пісьменства, якое праводзіцца ў адпаведнасці з указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

— і эта сапрауднае свята слова, якое і ёсьць — аснова духоўнасці нацыі. Свята спалучэння пісторыі і сучаснасці, а таксама і смелы позірк ў будучае, — падкрэсліла Лілія Апаніч. — А галоўнае — канцэнтрацыя і дэмантрацыя таго, што робіцца ў краіне для падтрымкі беларускай культуры ў цэлым. Напрыклад, айчынныя кнігавыдавецтвы вельмі паспяхова працуць, нягледзячы на крызіс. Чаму? Таму што іх падтрымка — сацыяльны заказ. У 2009 годзе выйшла 8727 найменняў кніг і брошур у колькасці 33 мільёнаў экзэмпляраў, з іх амаль трэць мільёны — на беларускай мове. Дзяржаўныя выдавецтвы выпустілі 241 найменне кніг тыражам 2,5 мільёнаў экзэмпляраў.

— У апошнія гады нашы выдавецтвы здзіўляюць набыткамі. Кнігі выпускаюць не горшыя, чым замежныя. Напрыклад, выданні для дзяцей прыемна ўзяць у рукі. Ёсьць тут уплыў і Дня беларускага пісьменства?

— Свята, безумоўна, стымулюе пазітыўныя тэнденцыі ў выдавецкай справе. А слова ў нашай краіне мае цудоўнае ўвасабленне. Але сёння не толькі важна выдаць прыгожую кнігу. Аснова ўсё ж — добры літаратурны твор. І задача выдаўцу — знайсці і падрываць лепшае. Змагчы заахвочіць на творчасць. У тым ліку і маладых, каб голас іх быў гучным і зацікавіў чытачоў.

Дарэчы, усе лепшыя творцы краіны з кожнага разгледжу будуць на гэтым свяце. У тым ліку — славак і мастакі. Самыя вядомыя беларускія калектывы выступаюць на канцэртных пляцоўках. І яны, і госці з нецярпеннем чакаюць галоўнай падзеі форума. Гэта — цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі" і Рэспубліканскага конкурса на лепшы твор у галіне пазіцій, прозы, драматургіі, літаратурнай крытыкі, дзіцячай літаратуры, публіцыстыкі, пераклада, сатыры і гумару, дэтэктыўнага і песеннага жанраў.

— Не сакрэт, што кожны год у Дні беларускага пісьменства актыўна ўдзельнічае наша першыёдыка — яна таксама презентує свае дасягненні.

— Такая ўжо ўсталявалася традыцыя — першыядычныя СМИ ў гэты дзень не толькі святкуюць, але і працуць. І праца гэтая — творчая, натхнёная. Многія СМИ напярэдадні пачалі фарміраваць свае презентациі і прадставяць іх у час свята. Як і ў наступныя гады, выставачная пляцоўка першыёдыкі абвязкова будзе адной з самых папулярных сярод удзельнікаў і гасцей свята.

Хачу дадаць, што сёння ў Беларусі за-

рэгістравана 1314 сродкаў масавай інфармацыі. Наш медыйны рынак цікавы для замежных СМИ, колькасць якіх за апошнія гады не зменшилася. Наадварот, на adres Міністэрства інфармацыі актыўна паступаюць заявкі з суседніх краін. Напрыклад, з краін Балты прыйшло некалькі запытаў, каб мы дапамаглі знайсці ў Беларусі партнёраў для выдання часопісаў. Актыўна асвойваюць беларускую інфармацыйную прастору украінскія і новыя расійскія СМИ. Гэты рынак і далей будзе дынамічна развівацца — тут з'яўляюцца выданні самых розных напрамкаў, у тым ліку грамадска-палітычныя газеты і часопісы.

— Як дабіцца таго, каб беларуская мова ўмацоўвала свае пазіцыі ў дзяржаве?

— Для гэтага нам усім трэба шмат працаўца. Нельга сказаць, што беларуская мова ў занядзене. Але таксама нельга канстатаваць, што ў нашай кнігі дастаткова буйныя тыражы — на жаль, парушыліся сувязі паміж славянскімі краінамі, распаўсюджваць свою літаратуру стала цяжкай. Але ўсе ж мы маем стасункі, якім можам пахваліцца. Гэта — таксама ўкладанне ў скаронку беларускай духоўнасці. Той факт, напрыклад, што нацыянальная кніга запатрабаваная ў грамадстве (амаль палова ўсіх выданняў, што выпускаюць дзяржаўныя выдавецтвы, — на беларускай мове).

Пасправубіце паехаць у глыбінку ды паслухаваць, як гамоняць там жыхары. Жыве мова ў народзе, паколькі перадае і ўвасабляе яго дух! Але трэба адзначыць, што ў нашым грамадстве мы аднолькава шануем як беларускую, так і рускую мову. Тым самым мы сцвярджаем дух единасці са сваімі славянскімі каранямі. І свята гэта падкрэслівае.

— А якія падарункі на беларускай мове падрыхтавалі да свята айчынныя выдавецтвы?

— Усе не пералічыць. Але два з іх адзначу асобна. У гэтым годзе выдадзена "Смаргонішчына літаратурная" ў выдавецтве "Мастацтва літаратура" — выдатная кніга! А таксама — сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі — "Дудка беларуская Францішка Багушэвіча". Павінна сказаць, што Багушэвіч сёння гучыць надзвычай цікава! Які ён неверагодна сучасны пісьменнік! Тыраж у кнігі неўзімскі — тысячя экзэмпляраў, — але той, хто зацікавіцца ёю, думаю, абвязкова знайдзе ў бібліятэках.

— Сусветныя фінансавы крызіс унёс якія-небудзь карактыры ў правядзенні форума ў Смаргоні?

вялікая дэлегацыя беларускіх творцаў. Дыпламатычныя місіі, што акрэдытаваныя ў Беларусі, будуть прадстаўлены на ўзроўні паслоў. Ад Расіі, Літвы, Сербіі, Чарнагорыі, Польшчы, Казахстана, Татарстана і іншых краін прыедуць знакамітыя на сваёй радзіме літаратары і выдаўцы.

— Сёння ўжо вядома, што наступны Дзень беларускага пісьменства ў 2010 годзе пройдзе на Гомельшчыне — у Хойніках. Чаму такі гонар менавіта гэтаму райцэнтру?

— Я лічу, што кожны неўзімскі беларускі гарадок мае права на такое свята. Але сярод іх ёсьць адметныя — у культурным ці гістарычным сэнсе, акрэсленыя духоўнай спадчынай. Чаму Хойнікі, а не, напрыклад, Глыбокае — райцэнтр, які ўжо даўно просіцца стаць цэнтрам такой падзеі, як Дзень беларускага пісьменства? Па-першое, скажу, што выбар тут застаецца за арганізацыйным камітэтам, куды і паступаюць прапановы ад тых, хто бачыць сябе сталіцай форума (аркамітэт узначальвае намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь Уладзімір Патупчык). Па-другое, Гомельшчына доўга чакала гэты шчаслівы выпадак, а Віцебшчына і без таго была не абдзеленая. З беларускім Палесsem і, у прыватнасці, Хойнікамі цесна звязаны лёс нашага знакамітага пісьменніка Івана Мележа.

І нарашце, гэта вельмі добрая традыцыя, што ёсьць саперніцтва паміж гарадамі. Што яны перад таімі дзяржаўнымі мерапрыемствамі адбудоўваюцца. Краіна наша прыгажэе з кожным годам і без спецыяльных дат. Але які ж стымул набывае горад для свайго развіцця і аднаўлення, калі чакае такое дзяржаўнае свята, як Дзень беларускага пісьменства!

— А ці ёсьць у іншых славянскіх краінах свята, падобнав да нашага?

— Наколькі мне вядома, такія асаблівасці дні нідзе не праводзяцца. Мабыць, толькі ў Расіі праходзіць Дзень славянскага пісьменства, але маштаб нашага форума большы. Таму мы павінны ганарыцца і захапляцца нашымі нацыянальнымі набыткамі, якія падтрымліваюцца дзяржавай. Безумоўна, свята пісьменства — яскравая падзея, добры падмурок квітнеючага будучага беларускай нацыі!